

ЗАЦВЕРДЖАНА

Пастанова Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
25.01.2016 № 51

РЭСПУБЛІКАНСКІ ПЛАН

мерапрыемстваў па правядзенні ў 2016 годзе Года культуры

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
СТРАТЭГІЧНЫЯ МЕРЫ, НАКІРАВАНЫЯ НА РЭАЛІЗАЦЫЮ ДЗЯРЖАЎНАЙ КУЛЬТУРНАЙ ПАЛІТЫКІ		
1. Падрыхтоўка і ўнясенне ў Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь праекта Дзяржаўнай праграмы "Культура Беларусі" на 2016 – 2020 гады	студзень	Мінкультуры, рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
2. Падрыхтоўка нарматыўных прававых актаў, якія забяспечваюць развіццё сферы культуры	на працягу года	Мінкультуры
3. Распрацоўка Асноў дзяржаўнай культурнай палітыкі	снежань	Мінкультуры, Мінадукацыя, Мінінфарм, НАН Беларусі, рэспубліканскія і мясцовыя органы дзяржаўнага кіравання, творчыя саюзы
4. Комплекснае даследаванне пытанняў развіцця культуры з прэзентацыяй яго вынікаў на міжнародных мерапрыемствах, у тым ліку: Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі "Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства"	сакавік	НАН Беларусі, Мінадукацыя, Мінінфарм, Мінкультуры

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
Міжнародным форуме "Традыцыйная культура як стратэгічны рэсурс устойлівага развіцця грамадства"	май – чэрвень	Мінкультуры, Магілёўскі аблвыканкам
V Міжнародным кангрэсе "Бібліятэка як феномен культуры"	кастрычнік	Мінкультуры
VII Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў"	лістапад	НАН Беларусі, Мінкультуры, Мінадукацыя
5. Правядзенне сацыялагічных даследаванняў па пытаннях культуры, мастацкай літаратуры і чытання	на працягу года	НАН Беларусі, ІАЦ, Мінкультуры, Мінінфарм, Цэнтр сацыялагічных і палітычных даследаванняў БДУ, рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання
6. Правядзенне рэспубліканскіх акцый:		
"Культурная сталіца Беларусі"	на працягу года	Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
"Мецэнат культуры ў Год культуры"	на працягу года	Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, АГА "Беларуская канфедэрацыя творчых саюзаў"
Форуму творчай інтэлігенцыі і работнікаў культуры Рэспублікі Беларусь як выніковага мерапрыемства Года культуры	снежань	-"

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
<p>7. Правядзенне рэспубліканскіх конкурсаў:</p> <p>на лепшую практыку дзейнасці органаў мясцовай улады па рэалізацыі дзяржаўнай культурнай палітыкі</p> <p>”Горад культуры ў Год культуры“ (на найбольш паспяховаы цэнтр культуры і турызму)</p> <p>”Чалавек Года культуры“ (сярод работнікаў культуры)</p>	<p>на працягу года (з падвядзеннем вынікаў у студзені 2017 г.)</p>	<p>Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінспорт, Мінскі гарвыканкам</p> <p>-”-</p> <p>Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, АГА ”Беларуская канфедэрацыя творчых саюзаў“, Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі</p>
<p>8. Правядзенне рэспубліканскага конкурсу праектаў і ініцыятыў творчай моладзі ”Геній-стартап“</p>	<p>на працягу года (з падвядзеннем вынікаў у студзені 2017 г.)</p>	<p>Мінкультуры, Мінадукацыя, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам</p>
<p>9. Стварэнне аптымальнай сеткі ўстаноў культуры з улікам забеспячэння максімальнага ахопу насельніцтва паслугамі культуры</p>	<p>на працягу года</p>	<p>аблвыканкамы, Мінкультуры</p>
<p>10. Павышэнне ўзроўню культурнага абслугоўвання жыхароў рэгіёнаў шляхам стварэння ўстаноў культуры змешанага тыпу і развіцця нестатыянарных форм культурнага абслугоўвання</p>	<p>-”-</p>	<p>-”-</p>

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
<p>11. Стварэнне ўмоў для прыцягнення моладзі на працу ва ўстановы культуры, у тым ліку:</p> <p>распрацоўка мер матэрыяльнага стымулявання і захвочвання спецыялістаў арганізацый культуры з вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыяй</p> <p>першачарговае забеспячэнне работнікаў арганізацый культуры арэндным жыллём і месцамі ў інтэрнатах</p>	на працягу года	<p>Мінкультуры, Мінпрацы і сацабароны, Мінфін</p> <p>аблвыканкамы Мінскі гарвыканкам, гар-, райвыканкамы</p>
<p>12. Мадэрнізацыя і ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы сферы культуры, у тым ліку:</p> <p>завяршэнне рэканструкцыі комплексу будынкаў і збудаванняў рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства "Нацыянальная кінастудыя "Беларусьфільм"</p> <p>арганізацыя работ па стварэнні Музейнага квартала ў г.Мінску</p>	<p>на працягу года</p> <p>на працягу года (з завяршэннем будаўніцтва ў 2018 годзе)</p>	<p>Мінкультуры</p> <p>-"-</p>
завяршэнне капітальных рамонтаў і рэканструкцый будынкаў і памяшканняў рэгіянальных устаноў культуры	на працягу года	<p>аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам</p>

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
ПАЛІТЫЧНАЯ КУЛЬТУРА. Выхаванне патрыятычнай самасвядомасці грамадзян		
13. Арганізацыя мерапрыемстваў па павышэнні ўзроўню прававых ведаў аб выбарчым заканадаўстве	на працягу года	рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
14. Правядзенне дабрачыннага творчага марафону "Адраджэнне", прымеркаванага да 30-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС	люты – верасень	Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
15. Правядзенне мерапрыемстваў, прымеркаваных да святкавання Дня Канстытуцыі, Дня Перамогі, Дня Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь, Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дня Рэспублікі)	сакавік, май, ліпень	Мінкультуры, Мінадукацыя, рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання, абл-, гар-, райвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
16. Арганізацыя і правядзенне мерапрыемстваў, прымеркаваных да 75-й гадавіны пачатку Вялікай Айчыннай вайны	чэрвень	Мінкультуры, рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання, абл-, гар-, райвыканкамы
17. Арганізацыя і правядзенне свята "Дзень вышыванкі" ў г.Мінску	ліпень	Мінкультуры, Мінскі гарвыканкам, ГА "БРСМ"
18. Стварэнне і набыццё твораў манументальнага і манументальна-дэкаратыўнага мастацтва, прысвечаных знаковым падзеям і знакамітым дзеячам гісторыі і культуры Беларусі	на працягу года	Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, ГА "Беларускі саюз мастакоў"

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
ЭКАНАМІЧНАЯ І ПРАВАВАЯ КУЛЬТУРА		
19. Правядзенне з насельніцтвам і працоўнымі калектывамi шырокамаштабнай растлумачальнай работы па пытаннях рацыянальнага выкарыстання паліўна-энергетычных і матэрыяльных рэсурсаў, у тым ліку грашовых сродкаў, а таксама павышэння эфектыўнасці выкарыстання рэсурсаў	на працягу года	рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі
20. Правядзенне з кіруючым складам прадпрыемстваў і арганізацый інфармацыйнай работы па пытаннях зніжэння ўдзельных матэрыяльных затрат на адзінку выпускаемай прадукцыі (аказанай паслугі) пры адначасовым росце вытворчасці	-”-	рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
21. Правядзенне спецыялізаваных сімпозіумаў (семінараў) для кіраўнікоў і спецыялістаў арганізацый у мэтах азнаямлення з навішымі айчыннымі і замежнымі дасягненнямі ў галіне энерга- і рэсурсазберажэння	-”-	Дзяржстандарт, НАН Беларусі, Мінэнерга, рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
22. Правядзенне комплексу мерапрыемстваў па прававой асвеце грамадзян у рэгіёнах	-”-	аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, ГА ”Беларускі рэспубліканскі саюз юрыстаў“
23. Правядзенне беларускіх студэнцкіх юрыдычных алімпіяд і конкурсаў	-”-	Мінадукацыя, Мінюст, МУС, НЦП, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, ГА ”Беларускі рэспубліканскі саюз юрыстаў“

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
24. Забеспячэнне функцыянавання цэнтраў эталоннай прававой інфармацыі на базе ўстаноў адукацыі, юрыдычных кансультацый, папраўчых устаноў, дыпламатычных прадстаўніцтваў Рэспублікі Беларусь	на працягу года	НЦП, Мінадукацыя, Мінюст, МУС, МЗС, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, Рэспубліканская калегія адвакатаў
25. Забеспячэнне функцыянавання публічных цэнтраў прававой інфармацыі і ўдасканаленне іх дзейнасці па прававой асвеце грамадзян	-”-	Мінкультуры, НЦП, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
26. Забеспячэнне функцыянавання адзінага інтэрнэт-партала фінансавай граматычнасці насельніцтва	-”-	Нацыянальны банк
27. Арганізацыя правядзення тыдня фінансавай граматычнасці дзяцей і моладзі ў Рэспубліцы Беларусь	I квартал	-”-
28. Правядзенне з насельніцтвам інфармацыйнай работы па пытаннях правядзення дэнамінацыі афіцыйнай грашовай адзінкі Рэспублікі Беларусь	на працягу года	Нацыянальны банк, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
ФАРМИРАВАННЕ СВЕТАПОГЛЯДУ І МАРАЛЬНЫХ ЯКАСЦЕЙ МОЛАДЗІ		
29. Рэалізацыя рэспубліканскага патрыятычнага праекта ”Кветкі Вялікай Перамогі“	на працягу года	ГА ”БРСМ“, рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
30. Правядзенне Усебеларускай акцыі ”Мы – грамадзяне Беларусі“	сакавік	ГА ”БРСМ“

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
31. Арганізацыя і правядзенне рэспубліканскага конкурсу "Валанцёр года – Добрае сэрца"	сакавік – снежань	ГА "БРСМ"
32. Правядзенне рэспубліканскай дабрачыннай акцыі "Мы выбіраем дапамогу пажылым людзям"	верасень – кастрычнік	-"-
33. Правядзенне рэспубліканскіх мерапрыемстваў, накіраваных на падтрымку піянерскага руху ў Рэспубліцы Беларусь, у тым ліку:		
Рэспубліканскага злёту цімураўскіх атрадаў "Цімураўцы.by", прысвечанага 75-годдзю цімураўскага руху	май	ГА "БРПА", Мінадукацыя, Мінкультуры, Мінскі гарвыканкам
Рэспубліканскай ваенна-патрыятычнай гульні "Зарніца"	чэрвень	ГА "БРПА", Мінабароны, Мінадукацыя, Брэсцкі аблвыканкам
34. Правядзенне дабрачыннага марафону "Усе фарбы жыцця – для цябе"	на працягу года	Мінадукацыя, Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, ГА "БРСМ"

ДУХОЎНАЯ КУЛЬТУРА. МАСТАЦКАЯ ТВОРЧАСЦЬ

Захаванне і развіццё нацыянальных культурных традыцый, духоўнага патэнцыялу грамадзян

35. Арганізацыя рэспубліканскага спаборніцтва на лепшую арганізацыю работы арганізацый культуры па канцэртным і тэатральным абслугоўванні жыхароў рэгіёнаў	на працягу года	Мінкультуры, аблвыканкамы
--	-----------------	---------------------------

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
36. Правядзенне конкурсаў на лепшую пастаноўку работы сярод сельскіх устаноў культуры	на працягу года	аблвыканкамы
37. Правядзенне Рэспубліканскага фестывалю ”Майстры мастацтваў – працаўнікам вёскі“	-”-	Мінкультуры, аблвыканкамы
38. Арганізацыя спецыялізаваных ранішніх і дзённых мерапрыемстваў для дзяцей і юнацтва ў рамках рэспубліканскай акцыі ”Культурная субота“, прымеркаванай да шостага школьнага дня	-”-	Мінадукацыя, Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
39. Арганізацыя і правядзенне тыдняў культуры раёнаў, святаў гарадоў і вёсак	-”-	гар-, райвыканкамы
40. Правядзенне фестываляў, святаў, іншых мерапрыемстваў, накіраваных на захаванне і папулярызацыю ў сучасным грамадстве творчых і культурных традыцый беларускага народа, у тым ліку:		
Рэспубліканскага фестывалю-кірмашу ”Вясновы букет“	май – чэрвень	Мінкультуры, Мінскі гарвыканкам, ГА ”Беларускі саюз майстроў народнай творчасці“
Рэспубліканскага фестывалю фальклорнага мастацтва ”Берагіня“	чэрвень	Акцябрскі райвыканкам, Гомельскі аблвыканкам, Мінкультуры, Мінадукацыя, ГА ”Беларускі фонд культуры“

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
Рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур	чэрвень	Мінкультуры, аблвыканкамы, Гродзенскі гарвыканкам
Рэспубліканскага свята "Купалле" ("Александрыя збірае сяброў")	ліпень	Мінкультуры, Магілёўскі аблвыканкам
Міжнароднага фестывалю этнакультурных традыцый "Кліч Палесся"	жнівень – верасень	Гомельскі аблвыканкам, Брэсцкі аблвыканкам, Мінкультуры
канферэнцыі "Вторые Белорусские Рождественские чтения"	снежань	Беларуская праваслаўная царква, Мінкультуры, Мін-адукацыя, Мінздароўе
41. Правядзенне конкурсаў, святаў, іншых культурных мерапрыемстваў, накіраваных на павышэнне ўзроўню культурнага абслугоўвання насельніцтва, у тым ліку:	на працягу года	
міжнароднай акцыі "Ноч музеяў"	май	Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
III Нацыянальнага форуму "Музеі Беларусі"	верасень – кастрычнік	Мінкультуры, Магілёўскі аблвыканкам, аблвыканкамы
XXIV Рэспубліканскага конкурсу "Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры"	май	Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
<p>42. Арганізацыя і правядзенне мерапрыемстваў, прысвечаных знакамітым асобам беларускай культуры – юбілярам 2016 года, у тым ліку:</p> <p>140-годдзю Цёткі (А.Пашкевіч)</p> <p>125-годдзю М.Багдановіча</p> <p>120-годдзю народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы</p> <p>95-годдзю народных пісьменнікаў Беларусі І.Мележа і І.Шамякіна</p> <p>75-годдзю народнага артыста СССР У.Мулявіна</p>	на працягу года	Мінкультуры, Мінінфарм, рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання, НАН Беларусі, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, творчыя саюзы
Ахова і папулярызацыя гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі		
43. Арганізацыя работы па наданні нематэрыяльным праяўленням творчасці чалавека і (або) культурным каштоўнасцям статусу нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці	студзень – снежань	Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
44. Арганізацыя мерапрыемстваў па ўпарадкаванні нерухомых матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей	красавік – кастрычнік	-”-

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
45. Рэалізацыя мерапрыемстваў па захаванні гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі, у тым ліку:		
завяршэнне першай чаргі рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ у касцёле Божага Цела ў г.Нясвіжы	снежань	Мінкультуры, Нясвіжскі рай-выканкам
завяршэнне рэканструкцыі з рэстаўрацыяй помніка архітэктуры XVIII стагоддзя Свята-Пакроўскага манастыра ў г.Талачыне	-”-	Мінкультуры, Віцебскі абл-выканкам
46. Выданне рэкламна-інфармацыйных матэрыялаў аб культурна-пазнавальным турызме і асноўных слаўтасцях Рэспублікі Беларусь, у тым ліку на замежных мовах	на працягу года	Мінспорт, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
47. Правядзенне Дзён еўрапейскай спадчыны на тэму ”Спадчына і веды“	верасень	Мінкультуры
48. Прадстаўленне ў Рэпрэзентатыўны спіс ЮНЕСКА нематэрыяльнай спадчыны дасье ”Святкаванне ў гонар іконы Божай Маці Будслаўскай“	лістапад	-”-
49. Правядзенне навуковых і культурных мерапрыемстваў у гарадах, якія ўвайшлі ў праект ”Залатое кола Беларусі“, накіраваных на захаванне і выкарыстанне ў турыстычных мэтах іх гісторыка-культурнай спадчыны, у тым ліку:		аблвыканкамы, Мінкультуры
круглага стала ”Праблемы захавання гісторыка-культурнай спадчыны і помнікаў ЮНЕСКА“, прымеркаванага да 400-годдзя пачатку фарміравання радзівілаўскай крыпты ў Нясвіжскім касцёле Божага Цела	чэрвень	Мінкультуры

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
фестывалю сярэдневяковай культуры "Меч Лідскага замка"	верасень	Лідскі райвыканкам
семінара "Захаванне і выкарыстанне спадчыны малых гістарычных гарадоў"	-"-	Месціслаўскі райвыканкам, Мінкультуры
50. Арганізацыя культурных праектаў, накіраваных на адраджэнне культурных традыцый старадаўніх гістарычных гарадоў і памятных мясцін Беларусі, у тым ліку:		
абраду "Калядныя цары" ў в.Семежава Капыльскага раёна	студзень	Капыльскі райвыканкам
XIV свята мастацтваў "Мірскі замак – 2016"	май	Гродзенскі аблвыканкам, Карэліцкі райвыканкам, дзяржаўная ўстанова "Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь" Нацыянальны акадэмічны аркестр сімфанічнай і эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь"
фестывалю "Музычныя вечары ў замках Беларусі"	чэрвень	ЗАТ "Другі нацыянальны тэлеканал", Мінкультуры, абл-выканкамы
V музычна-асветніцкай імпрэзы "Навагрудак-2016"	ліпень	Гродзенскі аблвыканкам, Навагрудскі райвыканкам

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
свята камернай музыкі "Вяртанне Паўночных Афін"	III квартал	Гродзенскі аблвыканкам, Смагонскі райвыканкам, дзяржаўная ўстанова "Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь" Нацыянальны акадэмічны аркестр сімфанічнай і эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь"
фестывалю "Гальшанскі замак"	верасень	Ашмянскі райвыканкам
Пашырэнне выкарыстання беларускай мовы		
51. Правядзенне рэспубліканскай акцыі "Беларусь, я люблю цябе", прымеркаванай да Дня ўсіх закаханых і Міжнароднага дня роднай мовы	люты	Мінкультуры, Мінадукацыя, Мінінфарм, Мінгандаць, НАН Беларусі, Мінскі гарвыканкам, абл-, гар-, райвыканкамы, мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя органы, творчыя саюзы, грамадскія аб'яднанні
52. Правядзенне мерапрыемстваў, прымеркаваных да Міжнароднага дня роднай мовы, ва ўстановах культуры і адукацыі	"-"	Мінкультуры, Мінадукацыя, рэспубліканскія і мясцовыя дзяржаўныя органы
53. Рэспубліканскі конкурс даследчых работ навучэнцаў па беларускай літаратуры	люты – сакавік	Мінадукацыя

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
54. Правядзенне цыкла канцэртаў выхаднога дня "Беларуская песня" на адкрытых пляцоўках г.Мінска і абласных цэнтраў	май – верасень	Мінскі гарвыканкам, аблвыканкамы, Мінкультуры
55. Арганізацыя мерапрыемстваў па святкаванні Дня беларускага пісьменства	3 – 4 верасня	Мінінфарм, Гомельскі аблвыканкам, Рагачоўскі райвыканкам, Мінкультуры, Мінадукацыя, ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі"
56. Арганізацыя сустрэч з беларускімі пісьменнікамі, віктарын, літаратурных конкурсаў, святаў, тэматычных вечарын па пытаннях беларускай мовы і літаратуры ва ўстановах адукацыі	на працягу года	Мінадукацыя, рэспубліканскія і мясцовыя дзяржаўныя органы, ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі"
57. Пашырэнне сеткі гурткоў, клубаў, іншых форм работы з вучнямі па пытаннях гісторыі Беларусі, краязнаўства, культуры мовы, беларускай літаратуры	-"-	Мінадукацыя, рэспубліканскія і мясцовыя дзяржаўныя органы
58. Правядзенне прадметных алімпіяд, конкурсаў для вучняў, навучэнцаў і студэнтаў па пытаннях беларускай мовы і літаратуры	-"-	Мінадукацыя, Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, гар-, райвыканкамы
59. Правядзенне рэспубліканскіх акцый, накіраваных на папулярызацыю беларускай літаратуры і чытання ў сучасным грамадстве ("Беларускую кнігу – у рэгіёны", "Лета з добрай кнігай", "Сямейнае чытанне")	-"-	Мінінфарм, ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі", Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
60. Павелічэнне аб'ёмаў вяшчання на беларускай мове ў інфармацыйных і аналітычных праграмах у сюжэтах пра падзеі ў культурным жыцці краіны, праграмах культуры-лагічнай тэматыкі	на працягу года	Белтэлерадыёкампанія, закрытыя акцыянерныя таварыствы "Другі нацыянальны тэлеканал", "Сталічнае тэлебачанне", Мінінфарм
Развіццё і падтрымка прафесійнага беларускага мастацтва		
61. Правядзенне рэспубліканскіх конкурсаў "Нацыянальная прэмія" (па відах мастацтва), у тым ліку:		
"Нацыянальная тэатральная прэмія"	красавік – лістапад	Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
"Нацыянальная літаратурная прэмія"	верасень	Мінінфарм, Мінкультуры, Мінадукацыя, Мінскі гарвыканкам, ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі"
"Нацыянальная музычная прэмія ў галіне эстраднага мастацтва"	на працягу года	Мінкультуры, ЗАТ "Другі нацыянальны тэлеканал"
62. Заснаванне і правядзенне рэспубліканскага конкурсу "Нацыянальная прэмія ў галіне выяўленчага мастацтва"	на працягу года (з падвядзеннем вынікаў у 2017 годзе)	Мінкультуры, Мінскі гарвыканкам, аблвыканкамы, ГА "Беларускі саюз мастакоў"
63. Заснаванне і правядзенне конкурсу "Бела-тон" на лепшую сучасную эстрадную песню аб Беларусі	на працягу года	Мінкультуры, ГА "Беларускі саюз кампазітараў"

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
64. Арганізацыя і правядзенне юбілейнага XXV Міжнароднага фестывалю мастацтваў ”Славянскі базар у Віцебску“ ў адпаведнасці з яго новай творчай канцэпцыяй	ліпень	Мінкультуры, Віцебскі аблвыканкам, ГА ”БРСМ“
65. Рэалізацыя новых канцэпцый правядзення буйных міжнародных і рэспубліканскіх фестываляў, накіраваных на папулярызацыю лепшых узораў беларускага і сусветнага мастацтва, у тым ліку: Міжнароднага маладзёжнага тэатральнага форуму ”M.art.кантакт“	сакавік	Магілёўскі аблвыканкам, Мінкультуры
Міжнароднага фестывалю тэатраў лялек	май	Мінскі гарвыканкам, Мінкультуры
XVI Нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі	чэрвень	Мінкультуры, Мінскі аблвыканкам, Маладзечанскі райвыканкам
Міжнароднага тэатральнага фестывалю ”Белая Вежа“ форуму тэатральнага мастацтва ”ТЕАРТ“	верасень	Брэсцкі аблвыканкам, Мінкультуры, ГА ”Беларускі саюз тэатральных дзеячаў“
XI Міжнароднага фестывалю Юрыя Башмета	кастрычнік	Мінкультуры, Мінскі гарвыканкам
Міжнароднага фестывалю ”Беларуская музычная восень“	кастрычнік – лістапад	Мінкультуры

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
XXIII Міжнароднага кінафестывалю ”Лістапад“	лістапад	Мінкультуры, Мінскі гарвыканкам
66. Заснаванне і правядзенне рэспубліканскага агляду калектываў мастацкай творчасці і асобных выканаўцаў абласцей, уключаючы канцэрты-агляды ў рэгіёнах	на працягу года	аблвыканкамы, Мінкультуры
67. Правядзенне фестывалю, конкурсаў, выставак, форумаў і іншых мерапрыемстваў, накіраваных на развіццё і папулярызацыю музычнага, харэаграфічнага, выяўленчага, тэатральнага мастацтва і кінамастацтва	-”-	Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, гар-, райвыканкамы, творчыя саюзы
68. Арганізацыя і правядзенне мерапрыемстваў, прымеркаваных да 100-годдзя з дня стварэння мастацкага аб’яднання ”УНОВИС“	-”-	Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
69. Рэалізацыя арт-праектаў у адкрытай гарадской прасторы (”Мастак і горад“, ”Арт-астравы“, ”Джазавыя суботы ў Ратушы“, ”Класіка ў Ратушы“, ”На біс“ і іншыя)	-”-	Мінскі гарвыканкам, Мінкультуры
Стварэнне ўмоў для прафесійнага росту і самарэалізацыі таленавітай творчай моладзі		
70. Правядзенне мерапрыемстваў, звязаных з ушанаваннем і дэманстрацыяй творчых дасягненняў лаўрэатаў і стыпендыятаў спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі	на працягу года	Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, савет спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
71. Забеспячэнне ўдзелу каманд (прадстаўнікоў) Рэспублікі Беларусь у міжнародных творчых спаборніцтвах:		
у Дэльфійскіх гульнях	май	Мінкультуры
у конкурсе песні "Еўрабачанне", дзіцячым конкурсе песні "Еўрабачанне"	май, лістапад	Белтэлерадыёкампанія, Мінкультуры
72. Стварэнне спрыяльных умоў для творчай самарэалізацыі таленавітай моладзі ў розных відах мастацтва, у тым ліку правядзенне:		
Рэспубліканскага фестывалю мастацкай творчасці вучнёўскай і студэнцкай моладзі "Арт-вакацыі"	студзень – май	Мінадукацыя
Рэспубліканскага адкрытага конкурсу выканаўцаў на аркестравых інструментах імя Я.А.Глебава	красавік	Магілёўскі аблвыканкам, Мінкультуры
VI Рэспубліканскага творчага радыёконкурсу "Маладыя таленты Беларусі"	верасень – снежань	Белтэлерадыёкампанія
Рэспубліканскага адкрытага мастацкага конкурсу	лістапад	установа адукацыі "Мінскі дзяржаўны мастацкі каледж імя А.К.Глебава", Мінкультуры
Міжнароднага дзіцячага конкурсу "Музыка надзеі"	снежань	Мінкультуры, Гомельскі аблвыканкам

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
Міжнароднага фестывалю студэнцкіх тэатраў ”Тэатральны куфар“	снежань	Мінадукацыя
73. Правядзенне конкурсаў, фестываляў і іншых мерапрыемстваў, накіраваных на выяўленне і развіццё творчых здольнасцей дзяцей і моладзі	на працягу года	Мінкультуры, Мінадукацыя, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, Белтэлерадыёкампанія, тэатральна-відовішчныя арганізацыі, установы адукацыі ў сферы культуры
74. Правядзенне майстар-класаў ”Саюзная дзяржава – маладым талентам XXI стагоддзя“	жнівень	Мінкультуры
75. Правядзенне конкурсу твораў маладых літаратараў (рэспубліканскі і рэгіянальны ўзроўні)	на працягу года	ГА ”Саюз пісьменнікаў Беларусі“, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
ІНТЭГРАЦЫЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У СУСВЕТНУЮ КУЛЬТУРНУЮ ПРАСТОРУ		
76. Арганізацыя на міжнародных турыстычных выстаўках ”Адпачынак-2016“ і ”Турбизнес“ прэзентацыі ”Культурны турызм у Беларусі“	красавік, кастрычнік	Мінспорт, Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
77. Правядзенне Дзён культуры, Дзён кіно Рэспублікі Беларусь у замежных краінах і Дзён культуры, Дзён кіно замежных краін у Рэспубліцы Беларусь	на працягу года	Мінкультуры

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
78. Правядзенне культурных мерапрыемстваў у дзелавым і культурным комплексе Пасольства Рэспублікі Беларусь у Расійскай Федэрацыі, у тым ліку цыкла мерапрыемстваў "Беларускія сезоны", прымеркаванага да Дзён культуры Беларусі ў Расійскай Федэрацыі	на працягу года	Мінкультуры, МЗС
79. Рэалізацыя міжнародных культурных музейных і кніжных праектаў:		
"Ікананіс Беларусі XVII – XVIII стагоддзяў" у музеях Ватыкана	сакавік – чэрвень	Мінкультуры
"Апосталы і прарокі ў ікананісе Беларусі XVII – XVIII стагоддзяў" у ДOME-музеі Эль Грэка (г.Таледа, Іспанія)	красавік – ліпень	-"-
"Беларусь сёння (набыццё і перадача буйным бібліятэкам свету літаратуры беларускіх выдавецтваў)"	на працягу года	Мінкультуры, Мінінфарм
"Кнігі Беларусі" на міжнародных спецыялізаваных кніжных выстаўках і нацыянальных выстаўках Рэспублікі Беларусь	-"-	Мінінфарм

ВЫТВОРЧАЯ І ЭКАЛАГІЧНАЯ КУЛЬТУРА. НАВЯДЗЕННЕ ПАРАДКУ НА ЗЯМЛІ

80. Арганізацыя і правядзенне рэспубліканскага агляду-конкурсу "Лепшая арганізацыя па культуры вытворчасці" (па галінах)	на працягу года (з падвядзеннем вынікаў у I квартале 2017 г.)	Мінпрам, рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
--	--	---

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
81. Арганізацыя і правядзенне рэспубліканскага агляду-конкурсу па добраўпарадкаванні населеных пунктаў	на працягу года (з падвядзеннем вынікаў у I квартале 2017 г.)	Мінжылкамгас, Мінпрыроды, Мінздароўе, МУС, Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, Мінбудархітэктуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
82. Арганізацыя і правядзенне рэспубліканскага суботніка	красавік	рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
83. Арганізацыя і правядзенне:		
мерапрыемстваў па наведзенні чысціні і парадку ў населеных пунктах	на працягу года	рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
дабрачынных акцый "Чыстая субота", накіраваных на добраўпарадкаванне і азеяненне сіламі грамадзян пад'ездаў, двароў, прылеглых да будынкаў тэрыторый	штомесяц	аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
добраўпарадкаванне дваровых тэрыторый шляхам устаноўкі малых ландшафтна-архітэктурных форм	на працягу года	аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, Мінжылкамгас, Мінбудархітэктуры
азеяненне і кветкавае афармленне населеных пунктаў	-"-	аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, Мінжылкамгас, Мінбудархітэктуры

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
84. Падтрыманне ў належным стане мемарыяльных комплексаў, месцаў баявой і воінскай славы, а таксама месцаў пахавання воінаў Вялікай Айчыннай вайны і грамадзянскага насельніцтва	на працягу года	Мінабароны, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, Мінжылкамгас, Мінбудархітэктуры
85. Правядзенне мерапрыемстваў па фарміраванні культуры бяспекі жыццядзейнасці, у тым ліку:	-”-	
рэспубліканскіх акцый ”Бяспека ў кожны дом“, ”Не пакідайце дзяцей у адзіноце“, ”Канікулы без дыму і агню“, ”Моладзь – за бяспеку“, ”Бяспечны Новы год“ і іншых		Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, РДГА ”Беларускае добраахвотнае пажарнае таварыства“
рэспубліканскіх конкурсаў ”Бяспечнае дзяцінства“ (сярод выхаванцаў устаноў дашкольнай адукацыі), ”Школа бяспекі – 2016“ (сярод вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі), ”Студэнты. Бяспека. Будучыня“		Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, Мінадукацыя, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, РДГА ”Беларускае добраахвотнае пажарнае таварыства“
міжнароднага і рэспубліканскага злётаў юных пажарных-выратавальнікаў		Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, РДГА ”Беларускае добраахвотнае пажарнае таварыства“
рэспубліканскага палявога лагера ”Выратавальнік“		Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, Мінадукацыя, РДГА ”Беларускае добра-

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
рэспубліканскага агляду-конкурсу дзіцячай творчасці ”Выратавальнікі вачыма дзяцей“		ахвотнае пажарнае таварыства“ Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, Мінадукацыя, РДГА ”Беларускае добраахвотнае пажарнае таварыства“
86. Арганізацыя і правядзенне рэспубліканскіх конкурсаў: на лепшы дзіцячы малюнак экалагічнай тэматыкі на лепшую публікацыю па экалагічнай тэматыцы	люты – май май – жнівень	Мінпрыроды -”-
87. Арганізацыя Рэспубліканскага экалагічнага конкурсу ”Упрыгожым Беларусь кветкамі“	сакавік – кастрычнік	Мінадукацыя
88. Арганізацыя і правядзенне 10-га экалагічнага фестывалю ”Спораўскія сенажаці – 2016“	жнівень	Брэсцкі аблвыканкам, Мінсельгасхарч, ГПУ ”Рэспубліканскі біялагічны заказнік ”Спораўскі“
89. Правядзенне штогадовага конкурсу па добраўпарадкаванні населеных пунктаў ва ўсіх рэгіёнах рэспублікі	лістапад	Мінбудархітэктуры, Мінкультуры, Мінпрыроды, Мінздароўе, Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, МУС, Мінскі гарвыканкам, аблвыканкамы

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
90. Арганізацыя і правядзенне грамадскіх акцый:		
”Тыдзень лесу“	красавік	Мінлягас
”Чысты лес“	кастрычнік	-”-
КУЛЬТУРА ЗДАРОВАГА ЛАДУ ЖЫЦЦЯ, ПОБЫТУ, ЧАЛАВЕЧЫХ І СЯМЕЙНЫХ АДНОСІН		
91. Правядзенне дабрачыннай акцыі ”Клопат“, прымеркаванай да Міжнароднага дня пажылых людзей, Дня інвалідаў	кастрычнік, снежань	Мінпрацы і сацабароны, выканаўчыя і распарадчыя органы, грамадскія і дабрачынныя арганізацыі, грамадскія аб’яднанні ”Беларускі саюз жанчын“, ”БРСМ“, ”БРПА“
92. Правядзенне рэспубліканскай дабрачыннай навагодняй акцыі ”Нашы дзеці“	снежань 2016 г. – студзень 2017 г.	Мінадукацыя, Мінпрацы і сацабароны, рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, ГА ”Беларускі саюз жанчын“
93. Правядзенне дабрачыннай акцыі ”Розныя – роўныя“ па забеспячэнні сацыяльнай інтэграцыі людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі	на працягу года	мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя органы, грамадскія і дабрачынныя арганізацыі, ГА ”БРСМ“

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
94. Рэспубліканскі конкурс ”Жанчына года“	-”-	ГА ”Беларускі саюз жанчын“, Мінінфарм, Мінкуль-туры, Мінпрацы і сацабароны
95. Правядзенне рэспубліканскай дабрачыннай акцыі ”Не пакідай мяне, матуля“, накіраванай на прафілактыку сацыяльнага сіроцтва	на працягу года	Мінадукацыя, аблвыканкамы, ГА ”Беларускі саюз жанчын“
96. Развіццё форм сацыяльнай работы з сем’ямі (сямейныя клубы, бацькоўскія ўніверсітэты, папа-мама-школы і іншае) пры тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва	-”-	абл-, гар-, райвыканкамы
97. Рэалізацыя праекта ”Здаровы горад“ і стварэнне сеткі ”Школа – тэрыторыя здароўя“	-”-	Мінздароўе, Мінадукацыя, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
98. Стварэнне на базе паркаў зон здаровага сямейнага адпачынку	-”-	Мінжылкамгас, Мінздароўе, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
99. правядзенне масавых фізкультурных спаборніцтваў і святаў, накіраваных на прапаганду здаровага ладу жыцця, у тым ліку:		
фізкультурна-спартыўнага свята ”Мінская лыжня – 2016“	люты	Мінспорт, Мінскі гарвыканкам, Мінскі аблвыканкам
рэспубліканскіх лёгкаатлетычных спаборніцтваў ”Рок-н-рол – прабег“	май	Мінспорт

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
Міжнароднага чэмпіянату па праграме "Мінскі паўма-рафон"	верасень	Мінспорт, Мінскі гарвыканкам
Міжнароднага біятлоннага фестывалю "Гонка легенд"	-"-	Мінспорт, Мінскі аблвыканкам, Мінскі гарвыканкам
Рэспубліканскага рэтра-музычнага прыгодніцкага конкурсу "Забег адважных"	кастрычнік	Мінспорт, Мінскі гарвыканкам
100. Правядзенне ва ўстановах аховы здароўя, адукацыі і культуры мерапрыемстваў, накіраваных на фарміраванне культуры здаровага ладу жыцця, павышэнне культуры шлюбна-сямейных адносін	на працягу года	Мінздароўе, Мінадукацыя, Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, Беларускі Экзархат Маскоўскага Патрыярхату
ПАДТРЫМКА ГРАМАДСКІХ ІНІЦЫЯТЫЎ У СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ		
101. Правядзенне справаздачных выставак, канцэртаў і іншых творчых мерапрыемстваў да з'ездаў творчых саюзаў	на працягу года	творчыя саюзы, Мінкультуры
102. Арганізацыя набыцця:	-"-	
твораў мастацтва членаў грамадскіх аб'яднанняў "Беларускі саюз мастакоў", "Беларускі саюз дызайнераў" для папаўнення фондаў музеяў рэспубліканскага і мясцовага падпарадкавання (па заяўках музеяў)		Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
музычных твораў беларускіх кампазітараў і паэтаў		Мінкультуры, ГА "Беларускі саюз кампазітараў"

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
103. Прыцягненне членаў творчых саюзаў Рэспублікі Беларусь да ўдзелу ў падрыхтоўцы і правядзенні міжнародных і рэспубліканскіх фестываляў, святаў, форумуаў, Дзён культуры Рэспублікі Беларусь за мяжой, іншых культурных мерапрыемстваў з мэтай прэзентацыі іх творчых работ і дасягненняў	на працягу года	Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
104. Аказанне дзяржаўнай падтрымкі ў рэалізацыі культурных праектаў грамадскіх аб'яднанняў:		
рэспубліканскага прафсаюзнага конкурсу творчасці працоўных калектываў ”Новыя імёны Беларусі – 2016“	студзень – май	Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі
міжнароднага маладзёжнага культуралагічнага праекта ”Беларусь – крыніца натхнення“	сакавік – красавік	ГА ”БРСМ“, Міндукацыя, Мінкультуры, Мінінфарм, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
рэспубліканскай дабрачыннай акцыі ”Аднаўленне святынь Беларусі“	сакавік – кастрычнік	ГА ”БРСМ“
рэспубліканскага фестывалю народнай творчасці ветэранскіх калектываў ”Не старэюць душой ветэраны“	май	Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
рэспубліканскага маладзёжнага форуму "Натхненне"	ліпень – снежань	ГА "БРСМ", Мінадукацыя, Мінкультуры, Мінінфарм, рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
рэспубліканскай акцыі "Любіць Беларусь"	на працягу года	Рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне "Белая Русь", Белтэлерадыёкампанія
эстраднай экспедыцыі "Беларусь – краіна талентаў", накіраванай на выяўленне новых талентаў сярод дзяцей і моладзі	"-"	ГА "БРСМ", Мінадукацыя, Мінкультуры, Мінінфарм, рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
105. Падтрымка ініцыятыў арганізацый культуры, бізнес-колаў, творчых саюзаў па рэалізацыі культурных праектаў на прынцыпах дзяржаўна-прыватнага партнёрства	"-"	Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ГОДА КУЛЬТУРЫ		
106. Распрацоўка лагатыпа Года культуры	студзень	Мінкультуры, грамадскія аб'яднанні "Беларускі саюз мастакоў", "Беларускі саюз дызайнераў"

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
107. Асвятленне ходу рэалізацыі дадзенага рэспубліканскага плана і іншых мерапрыемстваў Года культуры ў сродках масавай інфармацыі	на працягу года	Мінінфарм, Белтэлерадыёкампанія, закрытыя акцыянерныя таварыствы "Другі нацыянальны тэлеканал", "Сталічнае тэлебачанне", УП "БелТА", Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
108. Стварэнне сюжэтаў, рубрык, рэпартажаў аб культурных падзеях і знакамітых дзеячах культуры – юбілярах 2016 года, кніжных навінак, прэм'ерах тэатра і кіно, творчай моладзі ў тэле- і радыёпраграмах	-"-	Мінінфарм, Белтэлерадыёкампанія, закрытыя акцыянерныя таварыствы "Другі нацыянальны тэлеканал", "Сталічнае тэлебачанне"
109. Стварэнне і паказ тэлеверсій фестываляў, канцэртных праграм, спектакляў, іншых культурных мерапрыемстваў, праводзімых у рамках Года культуры	-"-	Белтэлерадыёкампанія, закрытыя акцыянерныя таварыствы "Другі нацыянальны тэлеканал", "Сталічнае тэлебачанне"
110. Правядзенне прэс-мерапрыемстваў (прэс-канферэнцый, анлайн-канферэнцый, круглых сталоў, брыфінгаў) па пытаннях правядзення Года культуры	-"-	Белтэлерадыёкампанія, закрытыя акцыянерныя таварыствы "Другі нацыянальны тэлеканал", "Сталічнае тэлебачанне", УП "БелТА", Мінінфарм

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
111. Правядзенне на пачатку навучальнага года тэматычных урокаў, выхаваўчых мерапрыемстваў, прымеркаваных да Года культуры, ва ўстановах адукацыі	верасень	Мінадукацыя, Мінкультуры
112. Стварэнне ў адпаведнасці з заканадаўствам і трансляцыя сацыяльных ролікаў, размяшчэнне вонкавай рэкламы па тэматыцы Года культуры	на працягу года	Белтэлерадыёкампанія, закрытыя акцыянерныя таварыствы "Другі нацыянальны тэлеканал", "Сталічнае тэлебачанне", Мінінфарм, Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
113. Выпуск паштовай прадукцыі па тэматыцы Года культуры	-"-	Мінсувязі
ІНФАРМАЦЫЙНАЯ КУЛЬТУРА. ПАШЫРЭННЕ ПРАКТЫКІ ВЫКАРЫСТАННЯ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ У ДЗЕЙНАСЦІ АРГАНІЗАЦЫЙ КУЛЬТУРЫ		
114. Правядзенне мерапрыемстваў, накіраваных на павышэнне інфармацыйнай культуры грамадзян:		
адкрытага дыстанцыйнага культурна-інфармацыйнага марафону "Культ-про-Свет"	люты – снежань	Мінадукацыя
маладзёжнага інтэрнэт-форуму, прысвечанага Міжнароднаму дню інтэрнэту	красавік	ГА "БРСМ"

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
у рамках XXIII Міжнароднага спецыялізаванага форуму па тэлекамунікацыях, інфармацыйных і банкаўскіх тэхналогіях "ТІБО-2016":		
навукова-практычнай канферэнцыі "Электронная культура"	красавік	Мінкультуры, рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
конкурсу "Інтэрнэт-прэмія"	-"-	Мінінфарм
XX Міжнароднай спецыялізаванай выстаўкі "СМІ ў Беларусі"	май	-"-
"Школы блогераў"	лістапад	ГА "БРСМ"
115. Правядзенне інфармацыйных і рэкламных акцый, накіраваных на папулярызацыю адзінага партала электронных паслуг, а таксама паслуг (працэдур), што аказваюцца ў электронным выглядзе	на працягу года	РУП "Нацыянальны цэнтр электронных паслуг", дзяржаўныя органы і арганізацыі
116. Распрацоўка новых, падтрымка і мадэрнізацыя існуючых маладзёжных інтэрнэт-дадаткаў	-"-	ГА "БРСМ"
117. Павышэнне інфармацыйнай культуры насельніцтва рэгіёнаў шляхам прадастаўлення доступу да партала		установа Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
беларускіх СМІ "БелСМІ.by"		"Рэдакцыя газеты "Советская Белоруссия", Мінінфарм
118. Пашырэнне практыкі рэалізацыі білетаў на наведванне арганізацый культуры, культурна-відовішчных мерапрыемстваў праз сістэмы электроннага продажу білетаў	на працягу года	Мінкультуры, аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам
119. Развіццё электронных інфармацыйных рэсурсаў і электронных паслуг, якія аказваюцца арганізацыямі культуры	"-"	"-"
120. Выкарыстанне новых інфармацыйных тэхналогій для пашырэння доступу да інфармацыйных рэсурсаў сферы культуры	"-"	"-"
121. Рэалізацыя праектаў "Мабільная бібліятэка", "Мабільны кіёск"	"-"	Мінсувязі, СТАА "Мабільныя ТэлеСістэмы"